



Беларуская нацыянальная платформа
Форум грамадзянскай супольнасці
УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА

Канферэнцыя
Беларускай нацыянальнай платформы
Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства

**“Грамадзянская супольнасць Беларусі:
выклікі застою і адзяржаўлення трэцяга сектара”**

Мінск, 25 чэрвеня 2015 года

Праграма канферэнцыі

- 09.30 – 10.00** *Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі. Выдача бюлетэняў для галасавання.*
- 10.00 – 10.15** Адкрыццё канферэнцыі. Вітальнае слова Каардынацыйнага камітэта Беларускай нацыянальнай платформы ФГС УП.
- 10.15 – 11.30** **Форум грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства і Беларуская нацыянальная платформа: дзейнасць у 2014-2015 годзе.** *Справаздача Каардынацыйнага камітэта БНП.*
Дакладчык: **Андрэй Ягораў**, старшыня Каардынацыйнага камітэта БНП, нацыянальны каардынатар ФГС УП па Беларусі, сустаршыня Кіруючага камітэта ФГС УП; Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі.
Мадэратар: **Аксана Шэлест**, сябра Каардынацыйнага камітэта БНП; Агенцтва гуманітарных тэхналогій.
- 11.30 – 12.00** Прадстаўленне працэдуры галасавання для рэкамендацыі арганізацый ад Беларусі да ўдзелу ў сёмай сустрэчы Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства ў Кіеве (Украіна).
Прадстаўленне праекта рэзалюцыі канферэнцыі.
Прадстаўленне працэдуры галасавання па выбарах у Каардынацыйны камітэт Беларускай нацыянальнай платформы ФГС УП.
Абранне сябраў падліковай і рэдакцыйнай камісій канферэнцыі.
Мадэратар: **Аксана Шэлест**, сябра Каардынацыйнага камітэта БНП; Агенцтва гуманітарных тэхналогій.
- 12.00 – 12.30** *Кава-паўза.*
- 12.30 – 14.00** **Беларуская грамадзянская супольнасць у сітуацыі рэгіянальнага крызісу і ўнутранага застою. Наступствы адзяржаўлення і прафесіяналізацыі трэцяга сектара для працэсаў сацыяльна-палітычных трансфармацый у Беларусі.** *Агульная дыскусія.*
Дакладчык: **Наталля Ерашэвіч**, дырэктар Сакратарыята Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства.
Даклад: **“Стан і актуальнае развіццё Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства: задачы пасля Рыжскага саміта”.**
Дакладчык: **Уладзімір Мацкевіч**, кіраўнік Рады Міжнароднага кансорцыума “ЕўраБеларусь”.
Даклад: **“Ці можна жыць у грамадстве і быць вольным ад яго: грамадзянская супольнасць ва ўмовах адзяржаўлення”.**
Мадэратар: **Яраслаў Бекіш**, сябра Каардынацыйнага камітэта БНП; Таварыства “Зялёная сетка”.

- 14.00** Заканчэнне працэдуры галасавання па рэкамендацыі арганізацый ад Беларусі да ўдзелу ў сёмай сустрэчы Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства.
- 14.00 – 15.00** *Абед.*
- 15.00 – 16.30** **Актуальны стан Беларускай нацыянальнай платформы, месца і задачы БНП у Беларусі і ў праграме “Усходняе партнёрства”. Плары па развіцці ці санацыі Беларускай нацыянальнай платформы.**
Агульная дыскусія.
- Дакладчык:* **Андрэй Ягораў**, старшыня Каардынацыйнага камітэта БНП, нацыянальны каардынатар ФГС УП па Беларусі, сустаршыня Кіруючага камітэта ФГС УП; Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі.
- Даклад:* **“Канцэпцыя развіцця Беларускай нацыянальнай платформы: што мы дасягнулі за тры гады і што рабіць далей?”.**
- Дакладчык:* **Пётр Кузняцоў**, кіраўнік Грамадзянскай ініцыятывы “Гомельскі дэмакратычны форум”.
- Даклад:* **“Беларуская нацыянальная платформа: мэты, задачы, напрамкі дзейнасці ў актуальнай сітуацыі”.**
- Мадэратар:* **Ігар Рынкевіч**, сябра Каардынацыйнага камітэта БНП; Публічная ўстанова “Ліга развіцця дэмакратыі “Грамадзянскі вердыкт”.
- 16.30 – 17.00** Выбары старшыні і сябраў Каардынацыйнага камітэта Беларускай нацыянальнай платформы.
- 17.00 – 17.30** *Кава-паўза.*
- 17.30 – 18.30** Прыняцце вынікавай рэзалюцыі канферэнцыі.
- Прадстаўленне спісу беларускіх арганізацый, рэкамендаваных да ўдзелу ў сёмай сустрэчы Форума грамадзянскай супольнасці Усходняга партнёрства.
- Падсумаванне вынікаў канферэнцыі.
- Мадэратар:* *Новаабраны старшыня Каардынацыйнага камітэта БНП.*